

30-га СНЕЖНЯ — 60 ГОД УТВАРЭННЯ СССР

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

СССР
60

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 37 (523)

Субота, 25 снежня 1982 года

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

ПАД ЛЕНИНСКІМ СЦЯГАМ ДРУЖБЫ НАРОДАЎ

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ Ў КРАМЛЁУСКІМ ПАЛАЦЫ З'ЕЗДАЎ

Хвалюючай маніфестацыйя трымфу ленінскай нацыянальнай палітыкі, гістарычных даслagnenjy сацыялізму стала 60-годдзе СССР — першай у свеце саюзной шматнаціяльной дзяржавы рабочых і салін. Гэта вялікае свята дружнія сім'я раўнаграўных савецкіх распублік сустракаючыя роскіде сіл, дэмакратычныя ўсяму свету манілітнае адзінства сацыялістичнага грамадства, непарушную згуртаванасць савецкага народа вакол Камуністычнай партыі, яго гатоўнасць памнажаць намаганні ў барацьбе за ажыццяўленне рашэння XVII з'езда КПСС.

З пачуццем патрыятычнай гордасці за поспехі шматнаціяльнай Радымаў сабраўся 21 снежня ў Крамлёўскім Палацы з'ездаў удзельнікі сумеснага урачыстага пасяджэння Цэнтральнага Камітэта КПСС, Вярхоўнага Савета РСФСР, прысвечанага 60-годдзе ўтварэння Савоза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік. У зале — члены і кандыдаты ў члены ЦК КПСС, члены Цэнтральнай

Уступнай прамовай сумеснага урачыстага пасяджэння адкрыў член Палібюро ЦК КПСС, сакратар ЦК КПСС таварыш К. У. Чарненка.

Гучыць гімн Савецкага Са-

юза.

Слова для даклада «Шэсьць дзесяці гадоў СССР» атрымлівае Генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш Ю. У. Андропав.

Удзельнікі урачыстага пасяджэння 1 зарубежных гостяў сустракаюць таварыша Ю. У. Андропава авацый.

Даклад таварыша Ю. У. Андропава, выслушаны з вялікай увагай, неаднаразова перарывалася прапаганднымі аплодыментамі.

Заключныя слова даклада удзельнікі пасяджэння сустракаюць стоячы, бурнай авацый.

Затым на урачыстым пасяджэнні пачаліся выступленні 1 прыўтані.

Удзельнікі урачыстага пасяджэння з вялікім віхненнем, адгаслося прымыкаючы зварот «Да парламента, ураду, палітычных партый і народу свету».

Урачыстае пасяджэнне Крамлёўскім Палацы з'ездаў закончылася 22 снежня.

(ТАСС).



Да адказу быў запоўнен кабінет кафедры гісторыі КПСС, калі адкрылася сумеснага урачыстага пасяджэння ЦК КПСС, Вярхоўнага Савета РСФСР, прысвечанага 60-годдзе ўтварэння Савоза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік. У зале — члены і кандыдаты ў члены ЦК КПСС, члены Цэнтральнай

Сацыялістичных Рэспублік. Усе, хто сабраўся тут, з увагай слухалі па тэлевізору даклад Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Ю. У. Андропава.

Фота К. Дэмітэркі.

З УЗНАГАРОДАЙ!

За шматгадовую іліннюю працу па падрыхтоўцы кадраў высокай кваліфікацыі, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і ў суязі з 60-годдзем з днём нараджэння прафесар кафедры філософіі ўніверсітэта РУБЦОУ Мікалай Іванавіч унагароджаны Ганаровай граматай аблкома КПБ і абласнога Савета народных дэпутатаў.

ГАНАРОВАІ ГРАМАТАІ:
Кураву Ірайду Антонаўну — галоўнага бухгалтара ўніверсітэта.

Максіменку Мікалая Ва-
сильевіча — загадчыка на-
федры тэарэтычнай фізікі.

Мурачкоўская Мікалая Іосіфаўна — дацэнта кафедры педагогікі і післяшколі.

Пашук Святлану Яўгенія-
ну — нам. начальніка НДС.
ГРАМАТАІ:

Баркова Уладзіслава Аляк-
сандравіча — дацэнта кафедры тэарэтычнай асноў фізічнага тэарэтичнага аспекта.

Кекіша Івана Кірылавіча —
дацэнта кафедры фізічнага спорту і спартыўнай меды-
цыны.

Кількеніча Васіля Аляк-
сандравіча — дацэнта ка-
федры батанікі і фізіалогії
раслін.

Панякова Ліўя Якавлевіча —
дацэнта кафедры алгеб-
ры і геаметрыі.

Сізоненку Уладзіміра Ана-
тол’евіча — асаістэнта ка-
федры гісторыі КПСС.

Сіськова Валянціна Івары-
ёнавіча — старшага выклад-
чыка кафедры фізіалогії спорту і спартыўнай меды-
цыны.

Хлыкеніча Васіля Аляк-
сандравіча — дацэнта ка-
федры батанікі і фізіалогії
раслін.

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамад-
скія арганізацыі ўніверсітэта,
даклады эканамічнага факультэ-
та, калектуў эканоміфака, ка-
федра АМАЭІ горача вішу-
ючы асаістэнта гэтаі кафедры
ЖЫГАЛІНУ Наталлю Васіль-
еўну з паслужоўскай абароной
дысертацыі на атрыманне ву-
чонай ступені кандыдата экани-
мічных наукаў.

З'ЯДНАНЫ ВЯЛІКІ САВЕЦКІ САЮЗ

1982

НА МОВАХ НАРОДАУ—БРАТОУ

На гэтым тыдні ў сераду адбылася цікавая супстрэча пісменнікаў трах слаборычакоў абласцей — Бранскай, Чарнігіўскай і Гомельскай — са студэнтамі і выкладчыкамі нашага ўніверсітета. Яна прымасялася слáўнаму 60-годдю СССР і была арганізавана Гомельскай арганізацыяй Саюза пісменнікаў БССР, бароду па пралагандзе мастацкай літаратуры СП БССР, гардзім аддзяленнем таварыства «Кінгаглібара».

Супстрэчу адкрыў і вёў кіраўнік Гомельскай абласцкой пісменніцкай арганізацыі Іван Сиркоў.

Аб традыцыях і набытках братных літаратур гаварылі ў сваіх выступленнях празаік з Бранска Аляксандр Савін і кіраўнік Чарнігіўскай пісменніцкай арганізацыі паст і нарыціст Станіслаў Рэн'як. Апошні з іх, а таксама пасты Аляксандр Міхедаў, Мікалай Дацісаў з Браншччыны, унук класіка украінскай літаратуры Міхайла Кацюбінскага літаратуразнаўца і

гумарыста Юлія Кацюбінскага, беларускія пасты Уладзімір Скaryнін, нам зямляк Анатоль Гречанікай і дацент кафедры беларускай літаратуры ГДУ Віктар Ярац чытали свае творы і перакладзеныя вершы на родную мову.

Станіслав Рэн'як падарыў ўніверсітэцкай бібліятэцы зборнік твораў Якуба Коласа, выдадзены да 100-годдзя з дня яго нараджэння на ўкраінскую мову.

Ад імя студэнтаў і выкладчыкаў, рэктората, парткома і грамадскіх арганізацый ўніверсітэта дарагім і жаданым гасцям чырвоні дэканы гісторыка-філалагічнага факультета Т. І. Язевіца.

У літаратурнай супстрэчы прыняў удзел рэктор ўніверсітэта акадэмік АН БССР Б. В. Бокуць.

ІНТЭРНАТ— ДОМ РОДНЫ

Адбылося чарговое пасяджэнне ѹдзелагаччынай камісіі Гомельскага гаркома КПБ. На ім амбэркаваны стан выхаваўчай работы і жыўліўбатыўных умовы ў 20 інтэрнатах інстытутаў і сярод спецыяльных навучальных установ горада.

Адкрылы пасяджэнне і віда яго сакратар гаркома партыі Н. Ф. Іванова.

З інфармацыямі аб выніках праверкі выхаваўчай работы і жыўліўбатыўных умовы ў 20 інтэрнатах інстытутаў і сярод спецыяльных навучальных установ горада, дзе цяпер жыве больш 8000 чалавек, выступілі інструктар аддзела праагананій і агітації ГК КПБ У. І. Маркін і сакратар гаркома камсамола Ю. Г. Грыценіч.

Са справаўдзачамі па аблікаркоўваемай тэмі на пасяджэнні камісіі выступілі сакратар парткома Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта М. І. Стараўойта і дыректор політэхнічнага тэхнікума А. М. Макеўскі.

У заключэнні сакратар гаркома партыі Н. Ф. Іванова грунтуючы апраланізавала стан выхаваўчай работы сярод студэнтаў горада і жыўліўбатыўных умовы, падкрасіла, што неабходна ўзмініць увагу да інтэрнатаў з боку кіраўнікоў партыі, прафсаюзных, камсамольскіх арганізацый інстытутаў і тэхнікумаў.



ЗАСТАЕЦЦА Ў СТРАІ ВЕТЭРАН

Савецкі чалавек — часцічка вялікага лесу ўсего нашага народа. Яго біографія адлюстравалася ў біографіі краіны. З поўным правам гэтыя слова можна аднесці да ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, заслужанага настаўніка школы БССР, рэктора народнага ўніверсітэта па вымученню помніку гісторыі і культуры напаша ўніверсітэта Пятра Андрэеўчы Дуброўскага.

Франтавыя здымкі — хваляючыя дакументы Вялікай Айчыннай вайны... Вось глядзіць з фотантропікі малады адкрыты твар з яснімі жывімі вачымі, на грудзіх воіна — баявыя ўзнагароды. Побач з ім зусім ішча хлапчук, на выглядзе яму гадоў чатырохццаць, але вайна паспела і яго разбіце салдатам — абаронцам Радзімы. З другога здымка быццам дыхнула на цібе вайна: фотаапарат ваеннае кэрэспандэнцыі адлюстраваў славутыя «Кацюшы», якія наводзілі жах на ворага. Яшчэ на адным здымку — савецкія салдаты ў першынцы паміж баямі слухаюць свайго камандзіра ўзводу, які расказвае ім аб становішчы на франтах.

Усе гэтыя хвалючыя дакументы вайны Пётр Андрэеўч Дуброўскі заўёды брэз з сабой на кожную супстрэчу з маладзю. А такіх супстрэч у яго вельмі многа, і асабіцца ў гэтыя дні, калі ўчастнікі адзначаюцца ў нашай краіне 40-гаддзе перамогі савецкіх войск над Сталінградам, ўзведзенымі народам савінаватыя бліблі — 60-гаддзе СССР.

І на гэтую, чарговую супстрэчу з першакурснікамі геалагічнага факультета, слухачамі народнай маральна-эстетычнай выхавання, пры ёсць ветэран дарагі яму рэліквіі, каб закруніць яны не толькі розум, але і серца малады, дамагамагі больш востра адчуць, як цяжка завядаўшася наш сённяшні мірны і шырокі дзеяні. Узяд Пётр Андрэеўч у студэнцкую аўдиторыю і яшчэ адзін дакумент. Атрымаў ён яго нечакана, усяго з некалькіх дзён да супстрэчы са студэнтамі. Адпушкай у Беларусь былога абаронцу Сталінграда ліст са словамі вялікай ўзяймнасці за ўздел у

вызваленіі Клетскага раёна Валаградскай вобласці. Праз 40 гадоў змаглі здзясці ў г. Гомелі ветэрана Вялікай Айчыннай, каб яшчэ раз у цэлых і птыхірных радках падзялкаваць за ўнесены ўклад у перамогу над ворагам. «...Мы николі не забудзем, якія бязмерыя дарагой цапні ўзпадлі! Він за перамогу жыя сцены Сталінграда, на клетскай зямлі. ...Гады пасерабрылі Вінныя скроні, але Вы па-ранейшаму заставаёшися ў адным імамі страті». — напісаны ў лісце, падпісаным сакратаром Клетскага райкома партыі П. Паніфілавым і старшынёй выкіпаком райкавета В. Спіцыным. Быў у кінератэре і нумар Клетскай раёневай газеты Валаградскай вобласці «За урохі», прысвечаны 40-гаддзе вызваленія станицы Клетскай ад фашысткіх захопнікаў. Матэрыялы газеты расказвалі аб баявых подзеях на стадынградскай зямлі савецкіх салдат, сярод якіх быў і камандзір агнівога 48-га гвардзійскага мінамётнага палка («Кацюшы») П. А. Дуброўскі.

З замірэннем сэрца разглядалі першакурснікі баявых здымкаў, учытавалі ў цэлым радкі надаўна атрыманага ветэранам пісма з валаградскай зямлі. Усе гэта дамаўшылі расказ Пятра Андрэеўчы аб тых незабытых і цяжкіх дніх франтавых дарог, якімі ён прыйшоў ад курсанта ваеннае вучылішча да начальніка службы брыгады. Асабліва ўражанне аказалі на студэнтаў яго успаміні аб абароне Сталінграда.

...Уесь горад быў у агні, гардла нават Волга. А ў гэтым саўпраўдным пекле знішчылі фашысты танкі, іншую баявую тэхніку ворага, узначальваемы ім агнявы ўзвод «Кацюшы». З асаблівай вяяўлівіццю грамілі в-

рага яго байды пасля таго, як здымкі ў развалінах дома прастрэленае цэльца дэгучыні-невмаўляці, яшчэ ў пяляніках. Вінны пахавалі яе як салдата, і на магле паклаліся: «Будзем помніцца за дзяцей, за жаночы напамы...»

Пятру Андрэеўчу цяжка ўспамінаць такое без хвалючыя. Але і здымкаў гэта не мельга! Двеяла таго, каб не паўтаралася больш падобная на зямлі, каб ведала пра гэта малады, і рабіла ўсё для ўмацавання і захавання міру.

Т. П. Гарачана, дацент кафедры філософіі, рэктор народнага ўніверсітэта маральна-эстетычнага выхавання, якія былі арганізаторамі супстрэчі студэнтаў у ветэранам, адзначыла, што падобныя мерапрыемствы прыносяць вялікую карысць. Студэнт прыходзіць за ўніверсітэт не толькі за атрыманнем спецыяльных ведаў. Тут ён чакае супстрэч з цікавымі людзьмі, з жыцця якіх ён мог бы браць прыклад — іншакакую, шукаваў свой маральны ідзэал. «Савецкі чалавек — гэта добрасумлены прадаўнік, чалавек высокай палітычнай культуры, патрэбт і інтэрнацыяналіст. Ен выхаваны партыйнай, герайчнай гісторыяй кра-

НА КАРДЫНАЦЫЙНАЙ НАРАДЗЕ

У Беларускім інстытуце народных гаспадароў ім. В. В. Куйбышава адбылася каардынаторская нарада наўкутковых кіраўнікоў і адказных выкананіццаў па праблеме «Удасканаліванне наўкутковай арганізаціі працы прафесарскіх выкладчыцкага інстытуту».

Нараду адкрыў намеснік міністра вышэйшай і сяродній спецыяльных адказных БССР прафесар I. I. Леанович, праводзіў яе — праціктор на наўкутковай работе БІНГ В. В. Асмалоўскі.

У работе нарады прынялі ўдзел і выступілі наўкутковыя кіраўніцы тэм, дэкан эканамічнага факультета І. П. Трацэўскі, адказныя выкананыццаў тэм В. П. Дзядзіцкі і Т. Д. Трацэўская.

Сесіі — грунтоўную падрыхтоўку

МЭТА — ТРЫВАЛЫЯ ВЕДЫ



падрыхтоўку

—

—

—

—

—

—

—

—

гічны фактар: першакурснікі троцяле ў новую для яго атмасферу — экзамене, знаўціца з эй.

У састаў экзаменацыйнай камісіі, якая праводзіла аптыканне першакурснікам, увайшлі лепшыя студэнты факультета, члены Савета выдатнікаў: Святлана Пузына, Людміла Сафроніч, Сяргей Парошын, аўтар гэтых радкоў. Мы ўважліва выслухаўлі адказы першакурснікаў, калі патрабавалася, дапамагалі ім разабрацца з цяжкіх і незразумемых пытаннях хімічнай науки. Выдатнікі адзначылі на экзамене А. Сапоцнік, В. Якаўлеву, Т. Лепі-

хава, А. Ліўкоу, А. Лешчай, Л. Раманенка.

Савет выдатнікаў разам з ВВК біяфака імкненца разнастайвай формы работы з першакурснікамі. Яны кантралююць своеасабову здачу студэнтамі маладых курсаў калёквіумаў і залікаў у семестры, дапамагаюць у выбары спецыяльнасці.

Усё гэта прынесе свой пён. Калі надыдзе сесія, студэнты біяфака пастараваюцца вытрымка ў паслядніх.

С. РЫДЫЧ,
старшыня Савета
выдатнікаў
біялагічнага факультета.

НА ЗДЫМКУ: у час грамадскага экзамена на хіміі.
Фота А. Прадзіхіна.

Да 60-годдзя
дацэнта
Я. В. Яршова-
Мазурава

Нічым асаблівым не выдзяліца гэты чалавек у шумлівым людскім асяроддзе. Адна калі ён заходзіць за кафедру, усталёўваеца такая ціціня, што праста фізічна адчуваш глыбокую ўгаву і зацікаўленасце аўтары. А яна ў Яўгена Васільевіча Яршова-Мазурава, дацэнта кафедры марксіст-каленінскай філософіі, шматлікай і даволі разнастайной. І ўсюды яго — са праўднага лектара-маістра, таленавітага педагога, выдатнага прапагандыста, добра-зычлівага і чулага ў адносінах да акуруючых — супрацьра��аючых з вялікай цеплівіней і павагай.

За плячыма Яўгена Васільевіча 60 гадоў, працьвных насынчыні, творчыя і ярка. Штодзень працаўваць з поўнай аддачай сіл, як мага больш аддаваць людзям і разам з тым заставацца малядым душой і сэрдцем — адметныя рэсы характру камуністы Яршова-Мазурава. Яўген Васільевіч адзначае свой юбілей разам са святкаваннем знамінайшай даты ў гісторыі нашай краіны — 60-годдзя ўтварэння СССР. І гэта не праста супаденне дат. Для лёсу савецкага чалавека штосьць больш значнае.

...Пасля грамадзянскай вайны застаўся аднаўліць разбураную гаспадарку Беларусі рускі — Яўшоу Васіль Мікітавіч, член партыі бальшавікоў у 1918 годзе. З беларускай дзяячнай стварыл ініцыятыву — яны новую сім'ю, у якой 26 снежня 1922 года нарадзіўся Іван — сын беларускіх элімі, рускі па нацыянальнасці.

На заканчэнні сярэдняй школы Яўген марыў працягваць вучобу далей. Але здзейсніцца яго задумам не дазволіла вайна. За хваробы бацькі ён вымушан быў застасца ў акупіраваным, але віскораным ворагам Мінску. Тут жа юнак уклопацца ў баракбу супраць фашысцкіх захопнікаў. Член падпольнай групы, сувязны партызанскаага атрада, партызан — з верасня 1943 года — такі шлях баракбы Я. В. Яршова-Мазурава, удастоенага медалю «За баявыя

МАЙСТАР АТЭІСТЫЧНАЙ ПРАПАГАНДЫ



заслугі», «Партызану Вялікай Айчынай вайны II ступені». «За перамогу над Германіяй».

Адразу пасля вызвалення Мінска Яўген Васільевіч вяртаецца ў сталіцу Беларусі, прымае актыўны ўдзел у аднаўленні амаль поўнасцю разбуранага горада. Ен працуе на прадпрыемствах, у рэдакцыі газеты «Чырвонае змена» і адначасова завочна вучыцца на філалагічным факультэце БДУ імя У. І. Леніна. Затым паступае ў аспірантуру, па зачонкенні якой пасляхова абаранае кандыдатскую дысертацыю па гісторыі філософіі БССР.

Паўні час Я. В. Яршоў-Мазурава працаўваць на наукоўца-даследчым інстытуце, пасля чого пераходзіць на выкладчыцкую работу ў вышэйшай навучальнай ўстанове: спачатку ў Мінскім педагогічным інстытуце імя Н. К. Крупскай, а ў 1960 г. — у Гомельскім пединстытуце імя В. П. Чкалава. З таго часу Яўген Васільевіч нязменна працуе ў нашай ВНУ, дзе канчатковая вызначыўся напрамак яго працоўнай дзейнасці і науковых інтэрэсах. Свае працы па тэорыі і практицы этычнага, эстэтычнага і атэістычнага выхавання ён

пастаслювае вынарыстоўвае ў педагогічнай работе, у лектарскіх дэйнасцях.

Галоўнае для педагога — гэта студэнты. Вельмі важна вызначыць інтэрэсы і магчымасці будучых спецыялістаў. Менавіта гэта добра ўдзелаца Я. В. Яршову-Мазураву. Паспех забяспечваецаца не толькі грунтуючым веданнем вузбнага матэрыялу, але і ўмением дапамагаць студэнтам веды, здольнасцю звязаць праограммы матэрыялу з пытаннямі сенсу чалавечага жыцця, вартасці чалавека, адказнасці за выбар жыццёвага шляху, за здзяйсненне задуманага — праблемамі актуальнymi для студэнткай аўтары. І не толькі яе. Выступленіі на штатнай лектара аўтобія КПБ Я. В. Яршова-Мазурава ў працоўных калектывах маюць не меншую выхаваўчую значэнне. Многія жыхары Гомеля і вобласці ведаюць Яўгена Васільевіча па яго лекцыях, а многія памятаюць як грамадскага абінаваўцу ў судовых спраўах сектантай, калі ён пераканаўчай паказаваў несумасчыльнасць рэлігійных поглядаў і дзеяньні членуна секты з науковым светапоглядам, з савецкім ладам жыцця, з гуманізмам.

Жышцё кожнага чалавека — не вячэрнайская скарбонка прафесійнага і маралінага вольнага. І ён адно пакаленне лектараў-атэістаў падрыхтаваў ён на факультэце грамадскіх прафесій універсітэта, у вялікім универсітэце, на філалагічнай кафедры марксізму-ленінізму, кіруючы абласным наукоўкаметадычнымі саветамі па атэістычнаму выхаванню насельніцтва. Ахвотна, вельмі тагоўна ён умела перадаць свой багаты вопыт маладым выкладчыкам.

У дзені юбілею ўсе калегі, студэнты, шматлікія слухачы яго лекцый Гомеля і вобласці шырока дзякуюць Вам, паважаны Яўген Васільевіч, за прыкметныя следы ў науцы, глыбокую веду і пераканацьці, пасленія Вамі ў свядомасці людзей.


Калектыв кафедры марксіст-каленінскай філософіі ад суседніх душы жадае Вам далейшыя поспехі на наукоўца-педагагічнай і грамадской нівахах, пайсэзіёнай бадавасці і мошчнага здараўя на доўгія гады!

У. КАЛІМЫКОУ,
загадчык кафедры
філософіі, прафесар.
В. ЯЩУК,
кандыдат
філософічных наукаў.

Да 50-годдзя

дацэнта

В. П. Карташова



СЕННЯ спаўніяцца 50 гадоў дацэнту кафедры агульнай геалогіі Віталю Піліповічу Карташову.

В. П. Карташоў нарадзіўся на Бранішыні, у сям'і рабочага. У час Вялікай Айчынай вайны страпіў байдкоў, якія ваявалі на фронце, і быў эвакуіраваны ў г. Ашхабад. Там у 1950 годзе пачалася яго працоўная дзейнасць. Ён, рабочы-сталир, удзельнічае ў аднаўленні разбуранага землетрасення горада.

Затым Віталь Піліповіч паступіў у Небіт-Дагскі нафтафабізм тэхнікум, а пасля яго заканчэння працаўваў у паліевых геалагічных партыях Упраўлення геалогіі Туркменскай ССР, вывучаў нафтагазаноснасць Каракумскай пустыні і прадгор'яў Капет-Дага. Адначасова з гэтым, В. П. Карташоў заўчына вучыцца ў Маскоўскім ордена Працаўнага Чырвонага Сцяга інстытуце нафтахімічнай і газавай праўмысловасці імя І. М. Губкіна. У 1969 годзе па матэрыялах Капет-Дага ён абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені кандыдата геолагічных наукаў.

У 1970 годзе Віталь Піліповіч прыехаў у Беларусь і на працу некалькіх гадоў працаўваў у Гомельскім аддзеле УкрГірНДынфта старшым наукоўкам супрацоўнікам. Ён займаўся распрацоўкай напрамку нафта-гаслаў нафтагазаноснасці людзей.

У 1970 годзе Віталь Піліповіч прыехаў у Беларусь і на працу некалькіх гадоў працаўваў у Гомельскім аддзеле УкрГірНДынфта старшым наукоўкам супрацоўнікам. Ён займаўся распрацоўкай напрамку нафта-

пошукавых работ у Прывіт-кай упадзіне.

З 1975 года і да гэтага часу В. П. Карташоў працуе на кафедры агульнай геалогіі геалагічнага факультэта ГДУ. Ім апублікавана больш 30 наукоўских работ, у тым ліку чатыры карты са зношнага і міжнароднага значэння, трэх вучэнія-метадычных даследаваній, а таксама наукоўска-вітычарчных спраўдзальніц. Навуковыя студэнцікі работы, выкананыя пад кіраўніцтвам В. П. Карташова, неаднойчы ўдасцойваліся грамадскімі прэміямі.

Віталь Піліповіч вядзе актыўную вучэнія-выхаваўчую грамадскую работу. Ён — куратор групы, старшыня метадычнай камісіі факультэта, намеснік старшыні групы народнага кантролю, выступае перад студэнтамі і грамадскасцю з наукоўскімі папулярызірульными лекцыямі.

У калектыве супрацоўнікаў факультэта Віталь Піліповіч зарэкамендаваў сябе чульм, чесным і прынціповым таварышам.

Жадаем Вам, дарагі Віталь Піліповіч, добрага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, далейшых поспехаў на педагогічнай, наукоўской і грамадской дзейнасці!

А. ПІНЧУК,
дэкан геалагічнага
факультэта, дацэнт.
Л. МЯДЗВЕДЗЕУ,
старшыня прафбюро
факультэта.

СУСТРЭЧЫ ГЕОГРАФАЎ

У снежні географы краіны штогод адзначаюць дату нараджэння савецкага географа. У 1918 годзе ў Петраградзе быў заснаваны першы інстытут (у складзе факультэта географіі і этнографіі) — разам географічны факультэт ЛДУ імя А. А. Жданава. Таму менавіта ў снежні звычайна праводзяцца засядкі наукоўцаў іншых географаў, канферэнцыі, на якіх географы абменьваюцца новымі ідэямі, амбіяўкоўваюць праblemsы далейшага развіцця сучаснай географіі.

Найдаўна такая сустрэча географаў адбылася і ў нашым горадзе. У замішканині Гомельскага кааператыўнага інстытуту праводзялася абласная наукоўка-практичнальная канферэнцыя «Проблемы фарміравання тэртарыяльных комплексаў у Беларусі». Яна была арганізавана Гомельскім ад-

дзелам Географічнага таварыства БССР сумесна з абласным Саветам НТГ, ГДУ і ГІУ. У канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі ВНУ, НДІ нашага горада, работнікі планавых органаў, прамысловых прадпрыемстваў, грамадскіх арганізацый, настайнікі, студэнты і аспіранты. Прыстычнікі гості з Масквы, Мінска, Бранску і іншых гарадоў.

Наўбільшую цікавасць выклікалі даклады загаднікаў іншых інстытутаў эканамічных наукаў Л. В. Казлоўскага і А. А. Ракава, а таксама гомельскіх вучоных — доктара сельскагаспадарчых наукаў В. К. Падкарава, кандыдата білагічных наукаў У. Р. Родзікава, кандыдата геаграфічных наукаў В. С. Бандарэнкі. Галоўным ідэям, якія прагу-

чалі на канферэнцыі і былі выказаны ў прынятых ён ўдзельнікамі рекамендаціях, — гэта комплексны падыход да ўсіх праблем развиція эканомікі і выкарыстання прыродных ресурсаў нашай вобласці, усёгда Палескага регіёна, неабходнасць узяць асаблівасці навакольнага асяроддзя ў нашым краі, выявленне магчымасцей для вырашэння Харчовай пра-

блемы. Заключаны гаварыў аб сучаснай дэмографічнай сітуацыі ў рэспубліцы буйнейшы дэмограф Беларусі А. А. Ракаў: «Пасцягіўціць узяўлення насельніцтва стаў менш за 1,0, гэта значыць, жыхары Беларусі не ўзнаўляюць колкісць жыўчых пакаленій». У дакладзе доктора геяграфа Беларусі А. А. Ракаў: «Пасцягіўціць узяўлення насельніцтва стаў менш за 1,0, гэта значыць, жыхары Беларусі не ўзнаўляюць колкісць жыўчых пакаленій». У дакладзе доктора геяграфа Беларусі А. А. Ракаў: «Пасцягіўціць узяўлення насельніцтва стаў менш за 1,0, гэта значыць, жыхары Беларусі не ўзнаўляюць колкісць жыўчых пакаленій». У дакладзе доктора геяграфа Беларусі А. А. Ракаў: «Пасцягіўціць узяўлення насельніцтва стаў менш за 1,0, гэта значыць, жыхары Беларусі не ўзнаўляюць колкісць жыўчых пакаленій».

В. П. Карташов

загадчык кафедры
геолагічных наукаў
Гомельскага ўніверсітэта

Географічнага таварыства
БССР, віклікадчык
кафедры галіновых
еканомік

Першы — А. Казоўскі

У Давенку завяршыўся міжнародны турнір па класічнай барацьбе на прызы спарткамітэта УССР

Гонар гамяльчан у гурніры абараніў студэнт ГДУ майстэр спорту А. Казоўскі, які выступаў у вазе за 74 кілограмаў. У саёй падгруппе ён перамог пры ягонай перавазе майстру спорту Г. Дуданоўскага (РСФСР) і А. Маркоўскага (Мінск). Затым наш спарткомітэт нарадыўся прызы VII Спартакіады нарадаў ССР майстру спорту міжнароднага класа В. Запарожчанку (Запарожжа), а таксама майстру спорту міжнароднага класа, пераможцу Кубка свету сёлетнія года В. Арсеневу (Кіев). У фінале ён сустрэўся з пераможцам другой падгруппы, двухразовым чэмпіёнам ССР і пераможцам першынства Еўропы В. Галінім (Кіев). А. Казоўскі праўнавісць савету сабрана. У паслядніх 10 гадоў

Рэдактар Ул. ВАЛОГА.